

ПЕРАДАВЫІ АРТЫКУЛЫ:
«Права-трацкіскі блок» забойцаў, шпіёнаў, здраднікаў.
Узорна падрыхтавацца да веснавой сяўбы.
Уручэнне ордэнаў Саюза ССР.

Па-большэвіцку рыхтавацца да саўбы.
АРТЫКУЛЫ:
Л. Барысаў — На міжнародныя тэмы.
Н. Крупская — Напярэдадні 8 сакавіка.
М. Волгін — Павучальная гісторыя.
Знішчыць тармазы ў рабоце лесарубаў і возчыкаў.
Я. Кальніцкі — Апошні ўдар (апош).

ЗА РУБЯЖОМ:
Узброенае выступленне аўстрыйскіх гітлераўцаў. — Англійская грамадзкая асуджае палітыку Чэмпэрлена. — Ваенныя дзеянні ў Кітаі. — Палітыка нацыянальнай згоды. — Пратэст супроць гітлераўскай Аўстрыі. — Знешняя палітыка Францыі. — Германскі фашызм пагражае Швейцарыі.

„ПРАВА-ТРАЦКІСЦКІ БЛОК“ ЗАБОЙЦАЎ, ШПІЁНАЎ, ЗДРАДНІКАЎ

Сёння мы публікуем паведамленне Пракуратуры Саюза ССР аб прадастаўленні 2 сакавіка г. р. разглядае ў адкрытым судовым пасяджэнні Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда ССР справы аб злачыннай дзейнасці змоваў і груп пад назвай «права-трацкіскі блок». Да судовых адказнасці па абвінавачанню ў шпіёнскай, шкодніцкай, дыверсійнай і тэрарыстычнай дзейнасці прыцягнуты Бухарын Н. І., Рыкаў А. І., Ягода Г. Г., Ірэцінскі Н. Н., Ракоўскі Х. Г., Розенгольц А. П., Іванов В. І., Чэрноў М. А., Грышко Г. Ф., Зеленскі І. А., Бессонаў С. А., Ікрамаў А., Хаджаев Файзула, Шаранговіч В. Ф., Зубараў П. Т., Буланаў П. П., Левін Л. Г., Плетнёў Д. Д., Казакоў І. Н., Максімаў В. А., Кручоў П. П.

Сотні мільянаў работных, сялян, чэсных інтэлігентнаў ва ўсім свеце ўдзялілі сваю абураю і асуджэння, калі паведавалі аб страшэннай змове, аб кампартыі, ледзяных душоў злачынствах банды гнусных забойцаў, шпіёнаў, фашыстскіх змоваў, аб аднаўшыхся ў «права-трацкіскі блок».

Выкрытыя слаўнымі органамі НКВД ССР і адданыя разам суду подлыя змоваўшчыкі на працягу доўгага часу былі шпіёнамі па службе замежных разведкаў. Следства да канца зрывае заплону, ва якой хаваўся закліты вораг савецкага народа, вораг працоўных усяго свету — Троцкі. Устаноўлена, што я ўжо ў 1921 г. нёс шпіёнскую службу для адной з замежных разведкі. З 1926 года Троцкі прадаўся і другой замежнай разведцы.

Па прамоу заданню Троцкага, Бухарына, Рыкава, па планах, шырока запланаваных і распрацаваных у генеральных штабах некаторых замежных дзяржаў, уладальнікі «права-трацкіскага блока» займалі шпіёнства, ажыццяўлялі шкодніцкую, дыверсійную і тэрарыстычную дзейнасць у ССР.

Іны задумалі, падрыхтавалі і арганізавалі збойства любімага сына савецкага народа, незабытага, дарагога Сяргея Міронавіча Кірава. Яны падрыхтавалі змажы на жыццё кіраўнікоў партыі і савецкага ўрада. Камуністы аднаго і таго ж перадаўшы імя імя Кірава ў тэрарыстычны акт, іны ажыццявілі пры дапамозе фашыстаў, катаў-урочоў алазёўскае ўмярэнне таварышоў В. В. Куйбышава, В. Р. Менжынскага, А. М. Горькага.

У люты, вайцый злобе яны паднялі руку на адданых справе народа бацькоў і матуль, на вылікага рускага пісьменніка Аляксея Максімавіча Горькага. Гэта была подлая помста фашыстскіх вырваўшых і бласпаваных людзям, прывяўшым усе жыццё без астаўкі служэнню працоўнаму нававету.

У сваёй прамоўе перад выбаршчыкамі ў горадзе Горкім таварыш Жэўгары па паведаў зойства Сяргея Міронавіча Кірава: «Гэты афры мы ніколі не даруем. Трацкіска-бухарынская шпіёнская змова за галаву тав. Кірава нам запляціць дорага».

Забойцы з «права-трацкіскага блока» запляціць дорага і за пудоўныя, велькія галавы таварышоў Куйбышава, Менжынскага, А. М. Горькага. Гэтыя зойствы былі часткай дзяльскага плана залялення нашай радзімы капіталістычным дракежнікам. Троцкі Бухарын, Рыкаў і іншыя здраднікі абралі імперыялістычным захватчыкам зацэпачыць паражэнне Чырвонай Арміі — і падрыхтавалі гэты паражэнне вылікага ваенных тайн, шпіёнствам, дыверсійнымі і тэрарыстычнымі актамі.

Троцкі, Бухарын, Рыкаў і іншыя здраднікі абралі імперыялістычным захватчыкам забяспечыць расчалежэнне Савецкага Саюза, адрыў ад яго Украіны, Беларусі, Сярэдня-Азіяцкіх рэспублік, Грузіі, Арменіі, Азербайджана, Прычорнага на Далёкім Усходзе — і яны падрыхтавалі гэта адаржэнне згромадзеным буржуазным нацыяналістамі, агентамі імперыялізма.

«Права-трацкіскі блок» быў гнуснай бандай прафесійных шкоднікаў, дыверсантаў, шпіёнаў, забойцаў, пастаўшых сваёй мэтай рэстаўрацыю капіталізма ў ССР. Гэты «блок» сцягаў у свае рады ўсю тую сволач, якая аталася ад работных і знішчаных у ССР эксплуатацыйных класаў і варошчыкаў.

*) Апублікавана ў «Звяздзе» 23 лютага.

ЗАВЕРШАН ГІСТАРЫЧНЫ ПАХОД „МУРМАНА“ І „ТАЙМЫРА“

МУРМАНСК, 28 лютага. Закончыўся гістарычны паход савецкіх караблёў «Мурман» і «Таймыр» у Грэнландскае мора. Сёння ў 20 гадзін 30 мінут караблі прышвартаваліся да кабатажнай прыстані Мурманскага гандлёвага порта. На адбыўшымся мітыngu выступілі

КУРС НА ЛЕНІНГРАД

ЛЕДАКОЛ «ЕРМАК», 26 лютага. (Радз.) Ідзе уздоўж берагоў Нарвегіі. Кожная галіна набліжае нас да Ленінграда, дзе героі-папланіцы пасля доўгага дрэйфу стануць на родную зямлю. Хутка нас нававікая — 7 вузлаў, бо побач з намі ідзе «Мурманец», а Мадэньскае судзенца трымае слабе вель-



Ветэран Чырвонай Арміі, уладальнік багатага ордэнаў Геройнай Першай Кольна, нааборца Федар Васільевіч КАМКОЎ, узнагароджаны ўказам Вярхоўнага Савета ССР ордэнам Чырвонага Сцяга.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАЎ САЮЗА ССР

27 лютага Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР М. І. Калінін, у прысутнасці раду членаў Прэзідыума, уручыў узнагароджаным таварышам ордэны Саюза ССР.

Ордэн Леніна ўручаў Старшыня Цэнтральнага Выканавчага Камітэта УССР Намеснік Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР тав. Г. І. Петрушэвіч, узнагароджанаму ў сувязі з яго 60-годдзем за выдатныя заслугі перад работным класам і сялянствам.

М. І. Калінін цёпла вітае аднаго з старэйшых прадаўшчыкоў слаўнага большэвіцкага гарнізона. Тав. Петрушэвіч, прымаючы ордэн, гаворыць: «Прыёма мне на старасці год атрымаць высокую ападку майб работы з боку партыі, урада і народа. Мы, старэйшыя большэвікі, заўсёды верылі ў перамогу савецкай рэвалюцыі і рады, што дачакаліся гэтай перамогі ў нашай краіне. Мы рады, што ў нас расце моладзь, якая не ведае прыгнечання, моладзь, адданая партыі Леніна—Сталіна, сваёй радзіме. Мы рады, што найвышэйшыя поспехі савецкага наўхільна падмаваюць матэрыяльным і культурным ўзроўнем працоўных, што савецкі народ працягвае шчыра гераізма і адвагі».

Я пачуўшы, што дажыў да дзятцігоддзя Геройнай Чырвонай Арміі, якая ахоўвае неабябныя граніцы Савецкага Саюза, і пачуўшы бацьчы, што на чале ўзброеных сіл нашай радзімы стаіць першы маршал Савецкага Саюза, луганскі сьлесар Клімент Ўбраманіч Варашылаў. Я рад бацьчы, што на чале Савецкай улады стаіць работнік-токар Міхаіл Іванавіч Калінін.

Пад вядзіцтвам вядлікага правадыра таварыша Сталіна мы пойдзем наперад — да новых перамог савецкім — і заканава тав. Петрушэвіч сваю прамоўу пад бурны апладысменты прысутных.

У сувязі з XX гадавінай Работна-Сылянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота ўказам Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР узнагароджаны за праўленую мужнасць і самаадданасць у баях з ворагамі Савецкай улады і за выдатныя поспехі і дасягненні ў баявой, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы частэй і падраздзяленняў РСЧА многія палкаводцы, камандыры і палітработнікі Чырвонай Арміі. Першым называецца імя народнага камісара абароны, маршала Савецкага Саюза таварыша Н. Е. Варашылава. У зале ўспыхвае бурная аацыя, грываць воплічы «ура!».

«Няхай жыве першы маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў!»

Сардэчна вітаючы таварыша Варашылава, Міхаіл Іванавіч уручае яму ордэн Леніна. Усе прысутныя бурна вітаюць таварыша Варашылава. Следам за жалезным нармам абароны былі тры выпадкі падліты японскіх самалётаў над савецкай тэрыторыяй, прычым у адным выпадку адзін японскі самалёт пагыбіўся на чатыры, а другі — на 8 кілометраў над савецкай тэрыторыяй. Заўважыўшы падлітыя японскія самалёты-знішчальнікі, японскія самалёты пашпана вярнуліся на манчжурскую тэрыторыю. (ТАСС).

НОВЫЯ ЯПОНСКІЯ ПРАВАКАЦЫ

МАСКВА, 28 лютага. ТАСС упавуаважан абвергнуць, як чысьцейшы вымысел, распаўсюджваемыя з японскіх крыніц паведамленні аб быццам бы адбыўшыхся 26 і 27 лютага пераходах савецкіх атрадаў і пералётах двух савецкіх самалётаў праз манчжурскую граніцу. Ніхкіх падобнага ролу фактаў 26 і 27 лютага на граніцы не мела месца. Наадварот, 26 і 27 лютага ад-

УЗОРНА ПАДРХТАВАЦЦА ДА ВЕСНОВОЙ СЯЎБЫ

1938 год павінен стаць годам далейшага гіганцкага ўздыму савецкага сельскагаспадарства. Велізарныя арганізаваныя задачы ў сувязі з гэтым устаюць перад зямельнымі органамі. Гэтыя задачы ва вычарпальнай якасцю фармулюваў старшыня Савета Народных Камісароў ССР тав. Молатаў у сваім выступленні на ўсесаюзнай нарадзе кіруючых зямельных работнікаў, якая гэтымі днямі закончыла сваю работу.

Слэта таварыша сабраць не менш, а больш сямі мільярдэў пудоў збожжа. Трэба забяспечыць усе раёны краіны ўласнымі рэсурсамі бульбы і гародніны, павысіць ураджай тэхнічных культур, асабліва ільну.

«Результаты ўраджаю мінулага года, — гаварыў на нарадзе зямельных работнікаў таварыш Молатаў, — сведчаць аб тым, што мы ўжо маем першыя апетыя плады калгаснага ладу. У 1938 годзе гэтыя плады павіны стаць больш багатымі, больш важкімі, яшчэ больш аўтарытэтнымі».

Для гэтага ёсць усе ўмовы. Дасягнуты велізарны перамогі па арганізаваным-нааборачаму ўмацаванню калгасна. Савецкія зямельныя работнікі выраслі ў сапраўдных вайцыйных арганізаваных сельскагаспадарчых перадаўшчыкоў калгаснага сур'ёзна ўзяліся за авалоданне аграрна-тэхнічнай.

Пад віраўніцтвам большэвіцкай партыі органы НКВД, з дапамогай усяго савецкага народа, бізлітасна распсталі прыцягнутыя ў зямельных органах трацкіска-бухарынскіх фашыстскіх гадаў. «Мы сцікнулі са сваёй шпіёнскай прысмаўшчыкай антысавецкай п'ява і расціснулі гэтым дарогу для новых перамог калгаснага ладу» (Молатаў).

Партыя паслала ў зямельныя органы сотні і тысячы правераных, адданных рэвалюцыі партыйных і непартыйных большэвікоў.

Усім вядома, што поспех барацьбы за далейшыя перамогі савецкага сельскагаспадарства залежыць у першую чаргу ад таго, як будзе праведзена веснавая сяўба. На гэтай рабоце будуць правераны большэвіцкія зноўнасці кожнага работніка. Зямельныя работнікі, такім чынам, павіны здаць сур'ёзныя экзамены па авалоданню метадамі большэвіцкага кіраўніцтва.

На жаль, сучасны ход падрыхтоўкі да сяўбы ў рэспубліцы сведчыць пра тое, што некаторыя зямельныя кіраўнікі могуць не здаць гэтай экзамена, калі яны зараз-жа не перабудуюць сваёй работы, калі не мабілізуюць усе неабходнае для ліквідацыі адставання.

Насення, напрыклад, хапае ва ўсіх раёнах рэспублікі. Задача заключачца пільну ў тым, каб гэта насенне падрыхтаваць да сяўбы, свечасова ачысціць і правесці сортаабымен. Між тым гэта работа даўка не закончана. У Чырвонапольскім, Уваравіцкім, Мшчэцкім, Заслаўскім, Клімавіцкім і Буда-Кашалёўскім раёнах план ачысты насення выкапан толькі на 50—65 проц.

Вылікае трыгоў становішча сортаабымен. Дастаткова сказаць, што план міжкласнага сортаабымену на 15 проц. па рэспубліцы выкапан толькі на 33 проц. Асабліва трымаюцца становішча з міжкласным абменам у Чашніцкім, Расонскім, Любанскім, Касцюковіцкім, Кічэўскім, Сіроцінскім і Уваравіцкім раёнах. Таксама зацікаўны абмен беларускіх канторы Заготзяры і Дзяржсортфонд.

Зрываецца падрыхтоўка насення пасевных траў: па кашоньне план выкапан на 40 проц., а па віны — на 35 проц. Ці не ясна, што далейшая маруднасць можа нанесці непараўнальную шкоду, зацікае некаторыя раёны зьянаўку ў гарачую пару веснавых работ на полі.

Зямельныя работнікі, а разам з імі партыйныя і савецкія арганізацыі, павіны асабліва ўпарта працаваць над прыгнечаным разькага павышэння ўраджайнасці ільну, бо ўраджай ільну, які мы атрымлівалі, быў ганюна нізкімі. Наперадзе яшчэ многа работы па ліквідацыі вышэйшай шкодніцтва трацкіска-бухарынскіх і нацыяналі-фашыстскіх шпіёнаў. «Давайце, — гаварыў таварыш Молатаў, — разгормем барацьбу за ўздым ураджаю ільну так, як гэтага жадаюць мільёны калгаснікаў і ўся наша дзяржава. Гэта ўказанне гаворыць савецкага ўрада мае асабліва актуальнае значэнне для нашай рэспублікі, якая па сяўбе ільну займае вядомае месца ў Савецкім Саюзе. Пакуль-што ў

АБ РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ КАМПРАМЕТУЮЩИХ МАТЕРЬЯЛАЎ ПА РАГАЧОУСАМУ РАЁНУ

У газетах «Звязда» і «Савецкая Белоруссия» у студзені месцы 1938 года былі апублікаваны матэрыялы, кампраметуючыя сакратара Рагачоўскага райкома партыі тав. Кузняцова. Праверкай устаноўлена, што вышнугыя факты абінававання не пацвердзіліся. У сувязі з гэтым бюро ЦК КП(б)Б прыняла наступную пастанову: «Лічыць не ўстаноўленым і не абгрунтаваным абінавачанне тав. Кузняцова В. Я. — сакратара Рагачоўскага РК КП(б)Б — у свідомым нааборачстве стаўленіку ворагаў народа, у сувязі з ворагамі народа, у пакрыўчэстве б. рэдактара райгазеты Балацкірава і ў скрыці сваёй сацыяльнай паходжання».

VIII СЕСІЯ ЦВК БССР XI СКЛІКАННЯ

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ тав. Н. Я. НАТАЛЕВІЧА аб праекце „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР“

ПРАМОВА тав. В. Г. ВАНЕЕВА

(Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, старшыня Менскага горсавета)

Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя прынесла развіццё і роўнасць усім прыгнечаным народам былой царскай жандарэйкі. Рускі народ дапамог бела-

аважаным нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, нашаму мудраму, роднаму таварышу Сталіну. (Бурныя апладыменты).

Захлятыя ворагі народа — трапкіска-бухарынска-рыкаўскія агенты фашызма ставілі сабе мэтай сарваць сацыялістычнае будаўніцтва. Яны хацелі вярнуць гніёт і кабалу беларускаму народу. Гэтыя захлятыя ворагі народа выкрыты і разгромлены слаўнымі работнікамі НКВД на чале са сталінскім наркомам — Нікалаем Іванавічам Ежовым. (Апладыменты).

У дзень выбараў 12 снежня на выбарчых участках з'явілася 99,6 проц. выбаршчыкаў г. Менска. Яны аддалі свае галасы за вернага саратніка вялікага Сталіна, за нашага слаўнага жалезнага наркома Клімента Ефрэмавіча Варашылава. (Бурныя апладыменты).

Гэтыя поспехі маглі-б быць яшчэ большымі, калі-б гарадскі совет Менска правёў лепш работу. Між тым горсавет і яго блізкае кіраўніцтва свядома хацела затармазіць, сарваць падрыхтоўку да выбараў, сарваць правядзенне саміх выбараў. У выніку гэтага шкодніцтва, горсавет, пасля таго, як ужо былі апублікаваны спісы выбаршчыкаў, атрымаў ні многа, ні мала, як звыш 30.000 галасоў на няправільнае вынясенне або наогул на выключэнне ў спісы выбаршчыкаў.

Горсавет ужо правёў рад мер па выпраўленню тых недахопаў, якія мелі месца. У прыватнасці, мы ўдакладняем гарадскую партыю. Гэта дасць нам магчымасць не быць такім і ведаць дакладна, што належыць гораду і што Менскаму сельскаму раёну. Горсавет праводзіць нумарацыю дамоў і кватэр па гораду. Мы пераглядзілі назвы вуліц і тых вуліц, якія не мелі назваў, атрымалі іх. Праведзена работа па разбіўцы горада на акругі. Калі раён у Менску быў дзве выбарчыя акругі — адна па выбарах у Совет Саюза, другая па выбарах у Совет Нацыянальнага Вярхоўнага Савета БССР, то зараз мы будзем мець па гораду 12 выбарчых акруг.

Калі ў мінулыя выбары горад быў разбіт, не лічылі больш, на 86 выбарчых участках, то зараз мы наменцілі старэйшэ 111 выбарчых участкаў.

Перад намі стаіць адна задача — дабіцца таго, каб у выбарах у Вярхоўны Совет БССР прынялі ўдзел усе 100 проц. выбаршчыкаў г. Менска. І гэта задача, пад кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта Комуністычнай Партыі (большэвікоў) Беларусі, мы, несумнянна, выканаем.

Няхай жыве свабодны беларускі народ! Няхай жыве наша вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве наш вялікі, усім любімы таварыш Сталін! (Доўгія апладыменты. Усе ўстаюць).

ПРАМОВА тав. Д. Я. НАВІЦКАГА

(Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, лейтэнант РСЧА)

Таварышы, вы бачылі, што выбары ў Вярхоўны Совет СССР ператварыліся ў нашай краіне ў вялікае радаснае ўсёнараднае свята. Гэта можна было бачыць і на прыкладзе нашай Совецкай Беларусі, дзе прапоўныя ў адзіным парыве галасавалі за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.



Я хачу спыніцца на тых велізарных правах, якія дадзены прэактам „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР“ байнам, камандзірам і палітработнікам нашай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Вы вельмі добра ведаеце, што ні ў адной капіталістычнай краіне армія не мае такіх правоў, як у нас, у Совецкім Саюзе. У нас, згодна Сталінскай Канстытуцыі, кожны беец і камандзір, як і ўсе грамадзяне БССР, маюць права не толькі выбіраць, але і быць выбараным.

Як толькі сесія зацвердзіць Палажэнне аб выбарах, мы павінны будзем пачаць канкрэтную падрыхтоўку да надыходзячых выбараў у савецкі парламент нашай рэспублікі. Мы павінны пачаць сваю работу так, каб выбары ў Вярхоўны Совет БССР, яшчэ і яшчэ раз паказалі ўсю свету вялікую сілу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, маральна-палітычную згуртаванасць беларускага народа вакол нашай слаўнай камуністычнай партыі савецкага ўрада і таварыша Сталіна. (Доўгія апладыменты).

Таварыш Сталін не раз указваў нам на тое, што пельга забываць, у якой абстаноўцы мы знаходзімся. Таварыш

Сталін сказаў, што ў сучасны момант войны не абмяшчаюцца, а пачынаюцца. Гэтыя словы вялікага Сталіна поўнасьцю апраўдаліся. Ішла вайна ў Абсініі, якая не абмяшчалася, ідзе вайна ў Італіі, якая не абмяшчалася, ідзе вайна ў Кітаі, якая таксама не абмяшчалася.

Але гэтыя войны толькі пралодылі да той вайны, якую рыхтуюць фашысцкая ганды супроць Совецкага Саюза. Мы вельмі добра ведаем з друку, што фашысцкая Германія стараецца арганізаваць так званы антыкамунітарыйскі саюз, накіраваны супроць Совецкага Саюза. Мы бачым, як фашысцкая Германія праводзіць гітлерызаваную Аўстрыю. Мы бачым дзусюсоўную палітыку Англіі, якая імкнецца да збліжэння з агрэсіўнымі краінамі — Германіяй, Італіяй, Японіяй.

Улічваючы міжнародную абстаноўку, Совецкі Саюз яшчэ больш умалювае сваю магутнасць, яшчэ больш умацняе абароназдольнасць нашай рэспублікі. Совецкі Саюз пераможны. Ён згуртаваны, маналітны. Ён мае доблесную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, якая ў любы момант гатова не толькі адбіць але і з коранем на-галаву знішчыць ворага і знішчыць яго на той тэрыторыі, адкуль ён пасее на нас валаці. (Доўгія апладыменты).

Няхай жыве наша слаўная камуністычная партыя!

Няхай жыве пераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве вялікі маршал камунізма, ролны і любімы таварыш Сталін! Ура, таварышы! (Крыкі ура, працяглыя апладыменты. Усе ўстаюць).

ПРАМОВА тав. С. П. МЕЛЬНІКАВА

(Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, старшыня Лепельскага акруговага савета)

Таварышы, прадстаўлены на разгляд і зацверджанне VIII сесіі ЦВК БССР праект „Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР“, які і Канстытуцыя нашай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, адлюстроўвае перамогі вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Вярхоўны Совет Беларускай ССР. Лепельскіх людзей краіны, лепшых кіраўнікоў будучы выбаршчыні у Вярхоўны Совет нашай Беларускай рэспублікі.

Мы маем ужо вопыт правядзення выбараў у Вярхоўны Совет СССР. У выбарчых участках нашай Лепельскай акругі мы бачылі надзвычайнае адзіндуша народа, яго адданасць і бязмежнае давер'е нашай партыі, нашаму роднаму і любімому таварышу Сталіну. Асобныя выбаршчыні 80-гадовага ўзросту, на перадвыбарчых сходах разказвалі аб глыбокай нацыянальнай патрыятычнай царскага самадзяржаўя. Яны праводзілі прыклады 1905 года, успаміналі справу Бейліса. Царскі ўрад стварыў справу Бейліса з тым, каб арганізаваць на ўсёй Расіі яўрэйскія пагромы. Калі бяднейшыя яўрэі арганізавалі пратэстанты і паслалі яе да папы рымскага шукаць у яго абароны супроць царскага самадзяржаўя, папа рымскі адказаў ім, што „воля гасудара ёсьць воля бога і толькі яна павінна вырашыць лёс яўрэйскага народа“. Вось якія „правы“ прадстаўляла царскае самадзяржаўе прапоўным і ў асабліва-ці нацыянальным меншасцям.



Канстытуцыя нашай Беларускай Рэспублікі, якая і вялікая Сталінскай Канстытуцыя, прадстаўляе выбарчае права ўсім грамадзянам, неважна ад веравызнання, нацыянальнага паходжання і расавай прыналежнасці. Нічога падобнага няма ні ў адной канстытуцыі заходніх буржуазных краін, нават у самых дэмакратычных. Няхай паны капіталісты, фашысты ўважыць такі пункт у сваё буржуазнае канстытуцыі, і мы паглядзім, што ў іх атрымаеца.

Калі мы праводзілі выбары ў Вярхоўны Совет СССР, мы бачылі, што беларускі народ бязмежна давярае нашай камуністычнай партыі, яе правадару таварышу Сталіну.

Па Лепельскай выбарчай акрузе 98 проц. выбаршчыкаў удзельнічалі ў выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Вынікі выбараў у Вярхоўны Совет паказалі, што масава-агітацыйная работа павінна быць у нас цэнтрам увагі. Вопыт правядзення выбараў у Вярхоўны Совет СССР павінен быць поўнасьцю скарыстан пры правядзенні выбараў ў

Галоўнейшымі нашымі клопатамі павінна быць забеспячэнне кожнаму выбаршчыму магчымасці ажыццявіць сваё выбарчае права.

У час выбараў у Вярхоўны Совет СССР былі асобныя вывады класава-варожых элементаў, якія сталіся сарваць поспех выбараў. Былі такія выпадкі, калі сям-там правабалі вылучыць кандыдатамі ў дэпутаты ворагаў народа, былых памешчыкаў. Самі выбаршчыні выкрывалі гэтыя варожыя прохі і давалі ім бязлітасны адпор. Трэба яшчэ больш умацніць большэвіцкую пільнасць, каб вораг не мог перамоўдзіць нам пры правядзенні выбараў.

Выбары ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР мы праводзім на тым-жа высока-прынцыповым палітычным узроўні, які і выбары ў Вярхоўны Совет СССР.

Няхай жыве наша вялікая камуністычная партыя!

Няхай жыве наш дарагі і любімы правадар, друг і настаўнік, арганізатар і натхніцель найвялікшых перамог сацыялізма, таварыш Сталін! (Усе ўстаюць. Бурныя апладыменты).

ПРАМОВА тав. П. Ф. ДОЎНАРА

(Член ЦВК БССР, стэханавец заводу імя Варашылава)

Таварышы! Сталінскі блок камуністаў і беспартыйных на выбарах у Вярхоўны Совет СССР атрымаў бліскучую перамогу.

Дзе, у якой іншай краіне свету так аднадушна выбіраюць парламент? Нема такой іншай краіны апрача нашай сацыялістычнай рэспублікі.

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР набліжаюцца. Трэба пачаць падрыхтоўку да гэтых выбараў. Асабліва важна скарыстан вопыт, накоплены намі ў часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР.

Мы павінны памятаць словы таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні. Мы павінны пільна ахоўваць нашы вялікія заваяванні, каб ніхто не пасмеў пасягнуць на свяшчэнную сацыялістычную ўласнасць, якая здабыта крывёю, потам рабочых і сялян нашай краіны.

Няхай ведаюць усе фашысты, усе імперыялісты аб тым, што ў нас ёсьць што абараняць, ёсьць каму абараняць і ёсьць чым абараняць. У нас ёсьць доб-

лесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія на чале з першым маршалам Совецкага Саюза Кліментам Ефрэмавічам Варашылавым. (Працяглыя апладыменты).

Да дня выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі мы павінны прыбегчы з новымі і новымі дасягненнямі і сённяшнімі стэханавцаў, з новымі стэханавцаў дасягненнямі.

Таварышы! Члены ЦВК БССР і дэпутаты Вярхоўнага Савета Саюза СССР павінны быць самымі перадавымі кіраўнікамі, арганізатарамі выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Наш вялікі савецкі народ згуртаван вакол партыі Леніна — Сталіна. Паміж у Вярхоўны Совет Рэспублікі палкіх патрыётаў нашай краіны, непахісных барацьбітоў за справу Леніна — Сталіна, за шчасце прапоўных, за годар і славу нашай вялікай радзімы.

Няхай жыве наш мудры правадар і настаўнік таварыш Сталін! (Працяглыя апладыменты. Усе ўстаюць).

ПРАМОВА тав. Н. П. ГАРДЗЕЕВАЙ

(Член прэзідыума ЦВК БССР)

Шмат пакут і гора прайшоў беларускі народ ад памешчыкаў і капіталістаў, ад польскіх паноў, у працоўных барацьбах у памешчыка Радзівіла, добра памятаю гэта практыкае жыццё, калі селянін галадаў, а памешчык кунаўся ў раскошы. Толькі распрэвіўшыся з капіталістамі і памешчыкамі, выгнаўшы польскіх паноў, беларускі народ зашў па-чалавечаму. Нашы калгаснікі жыюць сыта і культурна. Яны згуртаваны вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол савецкага ўрада. Сялянская праца стала радаснай. Яе палогчыла савецкая ўлада, якая дала калгаснаму сялянству трактары, машыны.

У пісьме беларускага народа вялікаму і роднаму таварышу Сталіну запісана, што ў мінулым сялянства Беларусі ... з зямелькі не мола карысці, На абед была нам лебядя з мякінай, А далей — магіла падсухой асінай.

Так, раней жыццё было не міла. А цяпер у нас не толькі маладыя, але і старыя кохачь доўга жыць, бо жыць добра і радасна.

Наш правадар, наш друг, наш настаўнік таварыш Сталін сказаў, што жанчына ў калгасе—вялікая сіла. Гэта сіла бацька ў кожным калгасе. Такіх правоў, якімі карыстаецца жанчына ў Совецкім Саюзе, няма і не можа быць у жанчын капіталістычных краін.

Народ выучыў многа жанчын на адказную дзяржаўную работу. У нас жанчыны карыстаюцца адпальнымі правамі з мужчынам — яна мае права на працу, на адпачынак, на вучобу. Прапоўныя жанчыны Беларусі паказалі на прапоўных выбарах у Вярхоўны Совет СССР, сваю адданасць нашай большэвіцкай партыі Леніна — Сталіна. Яны галасавалі аднадуша за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных, галасавалі за шчаслівае, радаснае жыццё.

Таварышы! Фашысцкія краіны рыхтуюцца да вайны. Яны хочучь напасці на Савецкі Саюз. Яны хочучь адняць у нашага народа шчаслівае і радаснае жыццё. Але гэта ім не ўдасца. Мы дасім мошны адпор ворагам. Мы, жанчыны, разам з мужамі, братамі, дзецьмі стоем на абарону нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны і разаб'ём ворага на-галаву.

Рыхтуюцца да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, разгорнем яшчэ большую работу сярод жанчын, уцягнем іх у палітычны, у грамадскую работу, зробім усе, каб кожная жанчына ўдзельнічала ў выбарах вярхоўнага органа ўлады.

Няхай жыве наша большэвіцкая партыя!

Няхай жыве наш правадар, наш настаўнік, родны таварыш Сталін! (Бурныя апладыменты. Усе ўстаюць).

ПРАМОВА тав. І. Х. САНДЛЕРА

(Член ЦВК БССР, наладчык кавальска-штампавачнага цэха віцебскага заводу імя Кірава)



Таварышы! У кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР мы бачылі вялікі вопыт масава-палітычнай і арганізацыйнай работы. Гэты вопыт павінен поўнасьцю скарыстан для таго, каб забеспячыць выбары Вярхоўнага Савета

Няхай жыве наша камуністычная партыя! Няхай жыве наш вялікі правадар і друг таварыш Сталін! (Усе ўстаюць. Бурныя апладыменты).

ПРАМОВА тав. А. С. ГРАД

(Член прэзідыума ЦВК БССР)

Вялікага 170-мільёнага савецкага народа. Гэта грознае папярэджанне імперыялістам, якія марашь напасці на нашу краіну Совету. Усялякі іх спробы, які і спробы дваравых сабак, — трапкіска, зінюўнаў, бухарынцаў, — шкодзіць краіне сацыялізма, будучы разгромлены, бо сталінскі блок камуністаў і беспартыйных пераможны.

Савецкая разведка пад кіраўніцтвам сталінскага наркома — сакратара ЦК ВКП(б) тав. Ежова нанесла і будзе наносіць бязлітасныя удары трапкіска-бухарынскім бандам.

У выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР прапоўныя яшчэ раз прадеманструюць перад усім светам сваю адданасць вялікай партыі Леніна—Сталіна, сваю бязмежную любоў да правадару народаў таварыша Сталіна. (Бурныя апладыменты).

Вялікага 170-мільёнага савецкага народа. Гэта грознае папярэджанне імперыялістам, якія марашь напасці на нашу краіну Совету. Усялякі іх спробы, які і спробы дваравых сабак, — трапкіска, зінюўнаў, бухарынцаў, — шкодзіць краіне сацыялізма, будучы разгромлены, бо сталінскі блок камуністаў і беспартыйных пераможны.

Савецкая разведка пад кіраўніцтвам сталінскага наркома — сакратара ЦК ВКП(б) тав. Ежова нанесла і будзе наносіць бязлітасныя удары трапкіска-бухарынскім бандам.

УСЕ ПРАМОВЫ ДРУКУЮЦА ПА СКАРОЧАНЫХ СТЭНАГРАМАХ



У Лондане адбылася дэманстрацыя, арганізаваная Камітэтам дапамогі Кітаю. Дэманстранты пераабладалі байкоўцаў японскіх тавараў і аказвалі дапамогу Кітаю. На здымку: дэманстранты на адной з вуліц Лондана. (СФ)

УЗБРОЕНАЕ ВЫСТУПЛЕННЕ АЎСТРЫЙСКИХ ГІТЛЕРАЎЦАЎ

ПАРЫЖ, 28 лютага. (БЕЛТА). Усе парызжскія газеты публікуюць паведамленні з Аўстрыі аб адбыццях у Штыры (прамысловая вобласць Аўстрыі) узброеных выступленнях аўстрыйскіх гітлераўцаў. Узброеныя атрады гітлераўцаў накіраваліся з розных пунктаў да горада Граца. У самым горадзе гітлераўцы разганялі агітацыю за неабходнасць «наступлення на Вену».

Аўстрыйскія ўлады тэрмінова накіравалі ў Грац войскі. На дарогах, якія вядуць да горада, выставлены ўзброеныя вайсковыя парадзі, якія зацэляюцца ў ўзброеных гітлераўцаў і атрады. Войскі рассяваюць атрады гітлераўцаў. У самым Грацы на вуліцах усталяваны кулямёты і патульчаныя танкі і браневікі. У ваявую гатунасць прыведзены ваенныя самалёты. Універсітэт і іншыя навучальныя ўстановы ў Грацы закрыты.

АНГЛІЙСКАЯ ГРАМАДСКАСЦЬ АСУДЖАЕ ПАЛІТЫКУ ЧЭМБЕРЛЕНА

ЛОНДАН, 28 лютага. (БЕЛТА). Усе ўсё Англія ўсё больш умяняецца незадаволенымі народных мас новай палітыкай урада Чэмберлена. Асабліва абурэнне выклікае ў шырокіх масах паведамленне аб англа-італьянскім перагаворы. За апошнія два дні адбылося больш 500 шматлікіх мітынгаў і дэманстрацый па ўсёй краіне, арганізаваных кампартыяй, лейбарыстамі, трэйд-юніёнамі і рознымі таварыствамі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ. ХАНЬКОУ, 27 лютага. (БЕЛТА). Японцы два разы прававалі перайці ў наступленне на паўночны захад ад Дзіюяна (правінцыя Аньхуэй).

ПАРЫЖСКИЕ ФАШЫЗМ ПАГРМАНЕ ШВЕЙЦАРЫЙ

ЖЭНЕВА, 27 лютага. (БЕЛТА). Германскія тэлеграфнае агенства распаўсюджвае ў Швейцарыі артыкул газеты «Берлінер берэцінгтунг» з нападкамі на Швейцарыю ў сувязі з тым, што швейцарскі друк крытыкаваў прамову Гітлера. Газета заяўляе, што «нейтралітэ» Швейцарыі можа быць гарантыяванай Германіяй толькі пры ўмовах, якія Швейцарыя сваімі адносінамі да насельніцтва, якое гаворыць на нямецкай мове, не будзе кампраметаваць гэты нейтралітэ ў вачах Германіі.

ПАРЫЖСКИЕ ФАШЫЗМ ПАГРМАНЕ ШВЕЙЦАРЫЙ

ЖЭНЕВА, 27 лютага. (БЕЛТА). Германскія тэлеграфнае агенства распаўсюджвае ў Швейцарыі артыкул газеты «Берлінер берэцінгтунг» з нападкамі на Швейцарыю ў сувязі з тым, што швейцарскі друк крытыкаваў прамову Гітлера. Газета заяўляе, што «нейтралітэ» Швейцарыі можа быць гарантыяванай Германіяй толькі пры ўмовах, якія Швейцарыя сваімі адносінамі да насельніцтва, якое гаворыць на нямецкай мове, не будзе кампраметаваць гэты нейтралітэ ў вачах Германіі.

ЗНІШЧЫЦЬ ТОРМАЗЫ У РАБОЦЕ ЛЕСАРУБАЎ І ВОЗЧЫКАЎ

(АГЛЯД ПІСЕМ)

У стаханавскім месцічку на лесазагатоўках і вывазцы сотні лесарубаў і возчыкаў паказваюць узоры сацыяльнай прадукцыйнасці працы. Рэдакцыя атрымлівае дзесяткі пісем аб вытворчых поспехах на лесазагатоўках і пераходках у далейшым павышэнні выпрадукці.

Тав. Азмон з Любані піша, што лесарубы Шаўчэня Іван, Братачэня Нікалай, Каўгарэня Іван, працуючы лучковымі піламі, штодзённа выконваюць нормы на 120—150 процантаў. Іх прадукцыйнасць працы магла б быць значна большай, але леспрамгас не забяспечвае неабходнымі інструментамі для заточкі піл. На ўчастак не даступляюцца газеты.

Аналагічныя факты прыводзяць у сваім пісьме і тт. Апенка і Быкаў з Есакіўскага лесаўчастка.

Поспех выканання кожным калгасам і аднаасобнай гаспадаркай узятых абавязанасцяў па заключаных дагаворах, — піша тав. Сямёнаў, — залежыць у значнай ступені ад таго, як лесазагатоўчыя арганізацыі створаюць умовы для працы (перавозачныя сродкі, нагнец для прыязжальных калгаснікаў і т. д.).

У Абрамаўскай дачы, Горнага лесапрамгаса, самі і падсанкі, якія выдаюцца калгаснікам для вазкі лесу, зусім дрэнныя. Пасля двух паездак яны патрабуюць рамонт.

Калгаснікам з далёкіх сельсаведаў нават няма дзе перагнаваць. Кіраўнікі Горацкага лесапрамгаса не створаюць умоў для работы лесарубаў і возчыкаў.

Ва многіх лесапрамгасах дрэнна арганізавана работа ў лесу, што безумоўна адбіваецца на ходзе выканання плана. Тав. Крыскавец з Кіліва папаведаваў, што на лесаўчастках ёсць выпадкі, калі возчыкаў пасылаюць туды, дзе няма загатоўленага лесаматэрыялу.

Работнікі ўчасткаў не адносяць дастаткова увагі правільнай расстаноўцы сіл.

На Капцэвіцкім лесаўчастку, Пятрыўскага лесапрамгаса, сістэматычна прастаівае аўтатранспарт. З 6 машын працуюць усяго 2—3. (Пісьмо тав. Самарына).

Рабкор Лёстовы з Крупаў прыводзіць



У Олешкаўскай музычнай школе вучыцца іспанскія дзеці, якія выхоўваюцца ў дзіцячым доме. На здымку: іспанка Хосэ Лусіянда на ўроку ў іспанскай дзіцякай.

АПОШНІ УДА

Усё было скончана. Між і адзім сродкам вырашаць жыццё аставаўся, гэта выдалі тавары Фенія рад быў, што апошнія маташ, загрываючы плях да здружэня. Не то, каб ён не быў упэўнены сабе, і не трусасць прымушвалася паскаркаць канец, — але раз уж навіна навошта цягнуць?

Гэта вывелі ласкітам. Сонца яшчэ паказвалася, толькі шэрыя праслігалі па дахах. Дзень прыляглі, гарачы, сонечны. Ён гэтага не чыць. А ўчора-ж сонца загляскавае кратамі, і ён я належаць равітаўся ў ім.

Да слуха была прыбіта перавага. З яе звільна тонкая вярстка лэй на канцы. Прынеслі тавары, зараз ён узлезе, пятыя лэйка на чы, калі выдэрнуць з-пад ногую апару, і ўсюму канец. Гэта здзіўляе, калі тануць. Ачуваюцца задышэцца, а паветра хапчыць чым.

Чаму? У гэту секунду, паку, яшчэ жыць — нічога не страціць адчувае жыццё кожнай клетачкай жыцця доўга і многа жыць... Але спаджыты за спіной і бітва за моцна. Поп з крывакам лезе ў вош.

Пакабіцца, сын мой, паку, пошва... Удмаўляецца... Зараз вы станеце перад прастолам усевышні. Ён глядзіць на гэты ўспалоўш бі твар і думае:

— Няўжо гэты нічымым чалавек самай справе верыць у гэта глупы? — Сын мой...

— Астаньцеся! І без вас тошня... Пракурор чытае прыговор. Хучэ скончылася. Навошта ўсё гэта? Пры заўважыцца хочучы апрацуць у в. высокай формі.

— Канчайце! Марна вы размазвалі Падшюўнічальнік контрразведкі піван Суслюў.

— Яшчэ не позна, — шапнуў працяваючы партэйгар, — Заку перад смерцю...

Фенія уставіўся ў яго вочы, ды сабражаўчы. Што — яшчэ не п. Закурчыць? Жыць?

— Пятроў паверыў, што вы вядома. Мы яго памілавалі.

— Напраўды! — Фенія топнуў у в. — Вы хлусіце!

— Дарэмна вы так опіяшаецеся на чым не абгрунтаваны вапмы і ды.

Капітан прапусціў некага, хто час хаваўся за яго спіной. Фенія дзеіць і не разумее.

— Вася, друг, што табе варты? Жыць, жывіць-жа треба, жыць!

— Так, жыць... — Фенія вачыма влікаў Пятрова, і калі той схінуўся, ён у шаленстве ўдарыў яго вочы вачу ў падбародак. Пятроў піўся ў гразь. Фенія выпрастаўся, ніяў галаву і пвёра саказаў:

— Я гатоў!

Я. КАЛЫНЦ

Намеснік аднаго рэдакцыі І. М. ОФЕНГЕЙМ.

ЧАМУ АДСТАЕ НАША ФАБРЫКА

Запалкавая фабрыка імя Кірава ў Барысаве ў апошні час значна пагоршыла сваю работу. Калі ў снежні 1937 года на фабрыцы былі частыя прастой з-за таго, што нехапала асіны, то зараз яна ёсць, але скарыстоўваецца безаэканарна.

Паступаючая асіна на раслішчкі ў чурачны пях дрэнна сартуецца, яе плушчю коса і не па размеру. Размер чурка на гішчу павінен быць роўны 58 сантыметрам, а ў лепшых іх падаюць чурка, адзін бок якога роўны 58 сантыметрам, а другі — 56, ад чаго адна пята частка чурка ідзе ў тонку.

Адсюль — перавыдаткаванне драўніны. Начальнік чурачнага цеха тав. Гейдэншо не прымае ніякіх мер для зніжэння гэтых перавыдаткаў.

Яшчэ горш справа ў каробавым

МАШЫНЫ АСТАЮЦА З ДЭФЕКТАМІ

МАГІЛЕЎ. Аб рабоце аўтарамзавода ўжо многа пісалася як у раённым, так і ў рэспубліканскім друку. Але агіднасці там і дагэтуль прадужаюцца. Разборка аўтамашын праводзіцца злачынна — малаатом і зубілам. Ад такога металу разборкі пападае многа каштоўных дэталюў.

З галоўнага канвеера машыны сходаць з многімі дэфектамі (памяманія рамы, дзіркаў для замапавання кузаваў усюм яма). Намеснік начальніка цеха т. Еўстратэў стараецца, як-бы сапхнуць з канвеера неакончаную работу.

Кіраўніцтва завода надаюць абыякава аднак і яно да апошняга часу не занялася як след ліквідацыя ўсіх непаздаў, якія пераходзяць у рабоце.

ГУЛІН, КІЧІРОУСНІ, МІХАЙЛА.

ХРОНІКА

У выніку вышэйшых мераў перагавораў паміж урадамі СССР і Востоні да сягнутыя згода аб заключэнні 10 сакавіка гэтага года эканамічнага консульства ў Ленінградзе.

Робным чынам даўкі ўрад паведаміў НКЗС аб надыходзячым заключэнні дапака консульства ў Ленінградзе з і красавіка.

Беларускі Дзяржаўны Драматэатрычны Тэатр. 1 сакавік. Абсл. № 129. Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка» «ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...» Гукавы кіноапарат «Пролетары» ГРАНЦА НА ЗАМКУ. Дзяцкі гукавы кіноапарат МЫ З КРАНЦАТА. Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянал» НАВЕЛЫ АБ ГЕРОЯХ-ЛЕТЧЫКАХ. Гукавы кіноапарат «Спартак» ТОМ СОБЕР.

Гукавы кіноапарат «ІНТЭРНАЦЫАНАЛ». Ад 2 сакавіка на экране ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ «ШЛЯХ карабля».

ДА ВАСЕННЕ-ЛЕТНЯГА СЕЗОНА МЕНСАЮЗУНІВЕРМАГ. (Совецкая, 99, тэл. № 22-237) ГАЛАНТАРЭЙНЫ АД ДЗЕЛ (2-гі паверх) атрымаў ВАЛІКІ АСАРТЫМЕНТ. ВЫСОКАМАСТАЦКІХ ШОУ КАВЫХ ВЫРАБАЎ І ГАЛАНТАРЭЙНЫХ ТАВАРАЎ: ШАРФЫ, КАСЫНКІ, КАРНЕРЧЫКІ, ЖАНОЧЫЯ, ХУСТЫ АВАЖУРНЫЯ, ВАЛІКІ ВЫВАР ГАЛЬШТУКАЎ, КАРНЕРЧЫКАЎ І ЗАПАНАК, КУНОНАЎ МУЖЧЫНСКІХ І ЖАНОЧЫХ, НАСАВЫХ ХУСТАЧАК і інш. ЛЕНТЫ, КРУЖАВЫ, ВЫКРАВКІ, ПАДЦЫЖКІ, ПАДВЯЗКІ, РАМНІ СПАРТЫВНЫЯ, ВАЛІКІ АСАРТЫМЕНТ ПРАЖАК, ГУЗКАЎ ДА ВЕСНАВОГА СЕЗОНА. ГАДЗІННІКАВЫ І ЮВЕЛІРНЫЯ ВЫРАБЫ: БРОШКІ, УРАЛЬСКИЯ КАМЕНІ (васпалены і эмальваны), ПАРТОГАРЫ РОЗНЫЯ, ГАДЗІН. НІКІ НАСЦЕННЫЯ, КІШЭНЫЯ, БРАСЛЕТЫ. ВАЛІКІ ВЫВАР ПАРФУМЕРНЫХ І КАСМЕТЫЧНЫХ ТАВАРАЎ.

ІНСТЫТУТ МАСАВАГА ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ ПАРТАКТЫВА пры ЦК КП(б)Б. Слухайце радыёлекцыі інстытута ў сакавіку 1938 г. ГІСТОРЫЯ ВКП(б) 1. Вывярны перадачы на тэлеэкраны з Масквы. 4 сакавік — Партыя большавікоў у перыяд пераходу на міруную работу па аднаўленню народнай гаспадаркі. (1921—1925 гг.). Ленцыя 2-я. 10 « — Партыя большавікоў у перыяд пераходу на міруную работу па аднаўленню народнай гаспадаркі. (1921—1925 гг.). Ленцыя 3-я. 16 « — Партыя большавікоў у перыяд пераходу на міруную работу па аднаўленню народнай гаспадаркі. (1921—1925 гг.). Ленцыя 4-я. ДЗЕННЫЯ ПЕРАДАЧЫ 15, 20, 25 « — Партыя большавікоў у перыяд гаспадарчых войнаў (1918—1920 гг.). Ленцыя 1-я. 16, 21, 26 « — Партыя большавікоў у перыяд гаспадарчых войнаў (1918—1920 гг.). Ленцыя 2-я. 17, 22, 27 « — Партыя большавікоў у перыяд пераходу на міруную работу па аднаўленню народнай гаспадаркі. (1921—1925 гг.). Ленцыя 1-я. ЛЕНІНІЗМ 14 — Сялянскія пятавыя пасля ўмапавання савецкай улады. 28 — Вучэнне Леніна-Сталіна аб нацыянальна-рэвалюцыйнай працы. Радыёлекцыі інстытута перадаюцца праз радыёстанцыю імя Соўварэ ВСОР на вышыні 1442 метраў з 15 г. 30 м. Дзеці аб вучбоце па радыё, а таксама ўзнікаюць дзе спецыяльныя радыё-аудытары, можна атрымаць у райкомах КП(б)Б, МТС, палітдзелках сафтаў і транспарта, а таксама ў ІМЗО пры ЦК КП(б)Б. 16. ГІСТОРЫЯ СССР. 2 — Сялянскія войны пад кіраўніцтвам Пугачова. 11 — Захаты новых зямель Беларусі і Украіны ў Францыі і Германіі. 19 — Манархія Аляксандра ІІ і Паўла ІІ. 20 — Дзекабрысты. ПАЛІТЫЧНАЯ ЭКАНОМІЯ 15 — Імперыялізм (Ленцыя 1-я). 17 — Імперыялізм (Ленцыя 2-я). 21 — Імперыялізм (Ленцыя 4-я). 26 — Агульны крызіс капіталізму. ЛЕКЦЫІ ДЛІ КУРСАЎ КАЛГАСА АКТЫВА. 8 — Усеагульная камуністычная тэма большавікоў — пераатрады працоўных. 13 — Як большавіцкая партыя вела і вядзе барацьбу. 23 — Як большавіцкая партыя вела і вядзе барацьбу. Рэферат: 5, 9 сакавіка. Радыёлекцыі інстытута перадаюцца праз радыёстанцыю імя Соўварэ ВСОР на вышыні 1442 метраў з 15 г. 30 м. Дзеці аб вучбоце па радыё, а таксама ўзнікаюць дзе спецыяльныя радыё-аудытары, можна атрымаць у райкомах КП(б)Б, МТС, палітдзелках сафтаў і транспарта, а таксама ў ІМЗО пры ЦК КП(б)Б. 16. ГІСТОРЫЯ СССР. 16. ГІСТОРЫЯ СССР. ДЫРЭКЦЫЯ ІНСТЫТУТА.